

**Т.П. Гуліцкая**

### **“SYNOD BRZESKI”: ДА ПРАБЛЕМЫ АЎТАРСТВА**

У 1596 г. у Вільні на польскай мове быў ананімна выдадзены “Synod Brzeski”, а праз некаторы час у Кракаве з’явілася “Obrona Synodu Brzeskiego” (1597). Кнігі былі перакладзены на беларускую мову Іпаціем Пацеем пад адзінай назвай “Описание и оборона Събору Русского Берестейского” [1] і дапоўнены “Предъмовой до чытальніка”, дзе ў традыцыйнай манеры пісьменнікам абгрунтаваны прычыны напісання твора.

Ананімнае выданне твораў было з’явай даволі распаўсюджанай, што тлумачыцца хутчэй “не “сярэдневяковым” тыпам мыслення, а, перш за ёсё, гісторыка-палітычнай сітуацыяй у Рэчы Паспалітай пасля Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г.” [2, с. 20].

Магчыма, пераклад твора І. Пацеем даў падставу некаторым даследчыкам лічыць яго аўтарам “Апісання і абароны”. З’яўленне гіпотэзы аб аўтарстве палеміста можа быць звязана і з tym, што выступленнем супраць “Апокрысіса” стаў “Антырызіс, ці Апалогія супраць Хрыстафора Філалета”, напісаны І. Пацеем, а не кніга Пятра Скаргі [3].

Так званая ананімнасць не заўсёды была сакрэтам для сучаснікаў. У палемічных творах часта сустракаюцца звесткі аб аўтары той ці іншай кнігі. У “Антыризісе” І. Пацей гаворыць пра аўтара “Апісання і абароны” так: “Roku niedawno przeszłego 1597, wydane były z druku pismem Polskim u Ruskim księski, którym tytuł “Obrona synodu Ruskiego Brzeskiego, w roku 1596 zebranego”. W których ksiąszkach chociasz autor imienia swego nie napisał, a wszakże wielom ludziom pobożnym u krześciańskim wiadomo iest, kto ie wydał. Nie potryeba się o nim pytać: z samey rzeczy krześciański czytelnik pozna, że iest katolik pobożny u sługa kościoła Bożego prawdziwy, który nie za naymem, ani dla pożytku swego, albo sławy, iakiey prożney (ponieważ świat ten u wszystkie roskoszy iego opuścił, a tylko na służbę Bożą vdał się) ale miłując Pana Boga u prawdę iego ś., to wszystko, co się na tym synodzie Brzeskim działało, dla wiadomości ludzkiej prawdziwie opisał, ku pociesze wszystkim prawowiernym katolikom” [3, с. 482].

Важна адзначыць, што ў “Антыризісе” даецца спасылка на іншы твор – “Справядлівае апісанне ўчынку і справы сінодавай”, які аўтар называе сваім і просіць чытача не блытаць яго з “Абаронай і апісаннем сабора рускага Берасцейскага”: “Chcesz li wiedzieć, krześciański bracie, czytaj sobie księžeczki Ruskie drukowane, **nie te, na ktore Philalet opisuię,**

**ale drugie**, ктым нapis: “Sprawiedliwe opisanie postępu y sprawy synodu Brzeskiego”. A chociasz y to dobrze wiemy, isz adwersarze gdziekolwiek ich dostać mogą, palą, aby się ich nieprawdy ludzie nie dowiedzieli. A wszaže y w tych moich kxiąszkach na swym mieyscu, každey rzeczy, iako sią co działa, przypomnieć nie przebaczę” [3, c. 503] – (вылучана намі – Т.Г.). Гэтым самым палеміст адмяжоўвае сябе ад аўтарства “Апісання і абароны”.

Такім чынам, гіпотэза, што аўтарам твора мог быць І. Пацей, не знаходзіць дакументальнага пацверджання.

Найбольш пашырана сярод даследчыкаў меркаванне аб tym, што аўтарам “Апісання і абароны” з’ўляецца Пётр Скарга. Менавіта пад яго прозвішчам твор надрукаваны ў “Помніках палемічнай літаратуры” на польскай [4] і беларускай мовах [1].

Параўнанне “Пра адзінства касцёла божага” (1590) з “Апісаннем і абаронай сабора рускага Берасцейскага” дазваляе адзначыць іх зместавае, структурнае і стылёвае падабенства.

Першая частка кнігі храналагічна апісвае падзеі, што адбываліся на саборы 6–9 кастрычніка 1596 г. У другой аўтар аргументуе тэарэтычны, гістарычны і практычны аспекты прынятай уніі, і робіць гэта на падставе тых самых тэзісаў, што і ў трактаце “Пра адзінства касцёла божага”.

Стылёвая і структурная блізкасць двух твораў выразна прасочваецца пры супастаўленні асобных раздзелаў: трэцяга раздзела “Апісання і абароны” (“Iako monarchia abo iedynowładztwo kościelne w Ewangeliey fundowane iest” [1, c. 243]) з дзевятым раздзелам першай часткі “Пра адзінства” (“Chrystus iednego nawyższego pasterza wszytkiego kościoła swego po sobie postanowił – Piotra świętego” [5, c. 570]); адпаведна чацвёртага (“Iako rząd y przełożenstwo iedniego pasterza z Piotrem ś. nie vmarło, ale na Rzymiskich biskupach y papieżach stanęło” [1, c. 249]) з дванаццатым і трынаццатым раздзеламі першай часткі (“Na vrząd z przełożenstwo Piotra ś., ktore miał nad wszystkim chrześcijaństwen, wstąpili biskupowi Rzymscy” [5, c. 574] і “Świadectwa Greckich doktorow, iż biskup Rzymski ma przełożenstwo nad wszystkimi kościoły Chrystusowemi po wszystkim świecie” [5, c. 585]), пры гэтым варта адзначыць, што ў апошнім выпадку назіраецца амаль поўнае тэкставае супадzenie.

Даследаванне вышэйназваных раздзелаў дазваляе вызначыць кампазіцыйную заканамернасць размеркавання стылістычнага матэрыялу: разважанні аўтара – цытаванне greckich doktorow – аўтарская выснова.

Зварот да такога тыпу аргументавання як спасылка на аўтарытэты айцоў царквы ўвогуле ўласцівы творам палемічнай літаратуры, аднак у

трэцім раздзеле “Апісання і абароны” і дзевятым раздзеле “Пра адзінства” амаль супадае іх паслядоўнасць. У першым выпадку аўтар цытуе слова Арыгена, Васіля Вялікага, Грыгорыя Назіянзена, Епіфанія, Кірылы Ерусалімскага, Іаана Златавуста, Феафілакта, Генадзія Схалярыя, у другім – Арыгена, Афанасія, Васіля Вялікага, Грыгорыя Назіянзена, Епіфанія, Іаана Златавуста, Кіпрыяна, Іларыя, Аўгусціна. Але варта адзначыць, што пры гэтым палемістам падаюцца розныя цытаты, а, улічваючы іх аб’ём, становяцца больш выразнымі за іншыя мастацкія сродкі. Такім чынам, асноўная думка пісьменніка як бы канкрэтнай цытатамі, што канцэнтруе ўвагу, дапамагае стварыць патрэбнае ўражанне.

Другая палова чацвёртага раздела практична цалкам адпавядае зместу трынаццатага раздзела “Пра адзінства касцёла божага”: супадаюць не толькі цытаты “грэцкіх дактароў”, аўтарам захавана іх паслядоўнасць, за выключэннем прыведзеных у “Апісанні і абароне” выказванняў Генадзія Схалярыя і пашыранай цытаты з ліста Юстыніяна.

Пісьменнікам выкарыстаны не толькі адныя і тыя ж вобразныя сродкі, але часта, амаль без змен, паўтараюцца асобныя часткі “Пра адзінства касцёла божага”:

**Апісанне і абарона  
сабора рускага Берасцейскага**

Gdy się Grekowie z soboru Florenckiego do domu wrocili, Marek Epheski – lud prosty, y cernce, y humeny, yinne niewiadome a głupie prostaki poburzywszy, aby się onemu wszystkiemu, co spólnie z Duchem Ś. y za zgodą Chrystusowej miłości postanowiono było, sprzeciwiли,– wielką przeszkode do wykonania onej świętej jedności uczynił [1, c. 292].

Był na tym Florenckim synodzie znaczny barzo y uczony metropolita Kijowskiego y wszystkie Rusi Isidorus, który z strony Ruskich krajów nie tylko na synodalską zgodę y wiarę zezwalał, ale jey miedzy swoją Rusią y w Moskwie mocno popierał, y w Grecyey innym prawowiernym wiele pomagał. W Sączu, gdy się wracał, w naszym kościele Łacińskim mszą s. abo liturgią miał, y tam od Zbigniewa, biskupa Krakowskiego, z wielką czcią przyjęty jest, jako pisze nasz Miechowita. Y u króla Władysława

**Пра адзінства касцёла божага**

Gdy się Grekowie z ósmego soboru w wielkiej zgódzie, iedności y miłości z Łacinniki roziachali, Marek Epheski, rozsiewca niezgody miedzy bracią y sługa dyabelski, w Carogrodzie y po wszystkiej Grecyey cernce proste a vporne wzburzył y lud pospolity [6, c. 456].

A Isidor, mitropolit Kiiowski, iadąc ze Włoch do swej Rusi, niosącą s. pokój y iedność na granicy Polskiej, iako pisze Miechowita, z wielką czcią w Sandeczu albo w Sączu od Zbigniewa kardynała y biskupa Krakowskiego przyjęty jest. Y tam w kościele Rzymskim po Grecku, iako iedney wiary katolickiej biskup y iedney główny członek, mszą s. służył w jednegoż ołtarza, co y biskup Krakowski. O, iakoby to miła iedność, byśmy tego y tu w Wilnie doczekali! Niosąc tedy do Rusi jeden list ziednoczenia papieski z ołownymy, a

Polskiego y Węgierskiego przywilej swojej Rusi otrzymał [1, c. 288].

drugi cesarski z złotymi pieczęciami (iako mówi Miechowita), iako mniemam, przez nieiaki czas Ruskie te narody, które są pod królem Polskim y w wielkim księstwie Litowskim, do iedności ś. pszywodził y nauczał [6, c. 457].

Паўтарэнне асобных раздзелаў, частак, цытат з'яўляеца адной з адметных асаблівасцей палемічнай літаратуры. Аднак у дадзеным выпадку мы сустракаемся з аўтарскай перапрацоўкай папярэдняй кнігі. При гэтым аргументаванне тэарэтычных, гістарычных і практычных ідэй, у больш сціслай форме выкладзеных ў “Апісанні і абароне”, не маюць істотных разыходжанняў з трактатам “Пра адзінства”:

#### **Апісанне і абарона сабора рускага Берасцейскага**

Jako fundament naypierwsza jest rzecz, która wszystko budowanie trzyma, tak Piotr ś. napierwszą jest głową kościoła Bożego, na którym się wszystek wspiera [1, c. 243–245].

To przełożenstwo Piotra ś. śmiercią iego vstać nie mogło. Bo kościół Boży y owce Chrystusowe trwają aż do końca świata y muszą mieć takie opatrzenie y rząd dla zbawienia swego. Każda zwierzchność nie dla tego iest, co na niey siedzi, ale dla tych, ktoremi rządzi. Iešliż za czasu Piotra ś. kościół takiego starszego, iakiego Chrystus postawił, potrzebował,— daleko więcej po śmierci Piotra ś., gdy się na wszystek świat rozszerzał. Y dla tego onych słów, które Pan do Piotra mowił: „paś owce Moje”, nie może być inaksze rozumienie, iednego iż ten vrząd pasterstwa z na potomki Piotrowe sciagnąć się ma [1, c. 249].

#### **Пра адзінства касцёла божага**

Jako w budowaniu naprzedniejsza rzecz iest fundament, tak Piotr ś. napierwszym być miał vrzędniem kościoła iego; a iako fundament wszystkiego budowania wspiera, tak wiara y vrząd iego miał wszystkie wspierać [5, c. 570].

Vrząd y przełożenstwo Piotra ś. vmrzeć y vstać z osobą iego w kościele Bożym nie mogło. Bo vrzedy y zwierzchności wszelakie nie są dla tego, który na nich siedzi, ale dla tych, którzy rządzi. Pasterz nie dla siebie iest pasterzem, ale dla owiec iemu poruczonych. A iż owce Chrystusowe y kościół iego nie do żywota Piotra ś. trwa, ale do końca świata, tedy pasterza zawždy mieć musi. A iešli za żywota Piotra ś. Kościół Chrystusow iednego nawyższego vrzędnika dla zachowania swej iednościi mieć musiał, pewnie y po śmierci iego takiego rządu tym więcej potrzebuje, im się szerzey y na różne narody roskrewia... Przetoż w onych słowiech swoich Pan nasz do Piotra, gdy mowił: „paś owce moje”, nie tylko Piotra, ale i inne następniki iego rozumiał [5, c. 580–581].

Такім чынам, тэксталагічнае параўнанне і аналіз тэкстаў “Пра адзінства касцёла божага” і “Апісання і абароны сабора рускага Берасцейскага” дазваляюць сцвярджаць, што аўтарства апошняга належыць Пятру Скаргу.

## Літаратура

1. Скарга П. Берестейский собор и оборона его // Русская историческая библиотека. Памятники полемической литературы. Кн. 3. Т. 19. СПб., 1903.
2. Кароткі У.Г. Беларускія прадмовы і пасляслоўі другой палавіны XVI – першай палавіны XVII ст. // Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. Мінск, 1991.
3. Потей И. Антиризис или Апология // Русская историческая библиотека. Памятники полемической литературы. Кн. 3. Т. 19. СПб., 1903.
4. Скарга П. Берестейский собор и оборона его // Русская историческая библиотека. Памятники полемической литературы. Кн. 2. Т. 7. СПб., 1882.
5. Skarga P. O rządze u jedności koszoła Bożego. Новые статьи Петра Скарги // Русская историческая библиотека. Памятники полемической литературы. Кн. 2. Т. 7. СПб., 1882.
6. Skarga P. O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem // Русская историческая библиотека. Памятники полемической литературы. Кн. 2. Т. 7. СПб., 1882.

## В.У. Дзегцярэнка

### **ЛІТАРАТУРНЫЯ І ФАЛЬКЛОРНЫЯ ТРАДЫЦЫИ Ў ТВОРЧАСЦІ КАРАЛЯ ЖЭРЫ І ЮЗАФА БАКІ**

Караль Жэра (1743 – пасля 1798) і Юзаф Бака (1706–1780) – прадстаўнікі позняга барока<sup>1</sup>, суайчыннікі, выхаванцы езуіцкіх школ, ксяндзы-місіянеры, творчасць якіх амаль незнамая беларускім літаратуразнаўцам.

Караль Жэра – манах-францысканец, які нарадзіўся на Падляшшы, вучыўся там у езуіцкай калегіі, а быў ксяндзом на Беларусі. Ён аўтар кнігі “Vorago rerum. Torba śmiechu...” – зборніка фацэцый, сабраных ім, літаратурна апрацаваных і ўкладзеных у кнігу са стройнай кампазіцыяй:

1. Доўгая квяцістая макаранічная назва.
2. Макаранічны верш, у якім зашифравана прозвішча Жэра.
3. Апісанне родавага гербу Жэраў.
4. Аўтабіографія, напісаная макаранічнай (польска-лацінскай) мовай.
5. Прадмовы (шэсць), звернутыя да чытача, крытыка, паслядоўніка.
6. Уласна фацэцыі (235). Сама наяўнасць гэтых элементаў сведчыць пра імкненне стварыць закончаны, арганізаваны твор, кнігу для шырокага чытання, якая б адпавядала літаратурным канонам.

Юзаф Бака – ксёндз-езуіт, які нарадзіўся ў сям'і мінскага скарбніка, вучыўся ў езуіцкай калегіі, быў місіянерам на Беларусі і Літве. Асноўным

---

<sup>1</sup> Польскі даследчык Чэслаў Хэрнас лічыць межамі позняга барока 1670–1730 гг. [5, с. 20–21].